



Да 105-годдзя Міхася Лынъкова



Міхась Ціханавіч Лынъкову – пісьменнік з цікавейшым жыццёвым і творчым лёсам. Далёка за межамі нашай рэспублікі вядомы яго творы. Сярод іх – раман «Векапомныя дні», які атрымаў Дзяржайную прэмію БССР, апавяданні «Над Бугам», «Гой», «Андрэй Лятун», «Астап» і інш.

Міхась Лынъкову жыў актыўным творчым і грамадзянскім жыццём. Ён пісаў апавяданні, кіраваў пісьменніцкай арганізацыяй, у якасці дыпламата ездзіў за акіян на сесіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, сустракаўся з выбаршчыкамі і выконваў даручэнні як дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі.

Нарадзіўся вядомы пісьменнік 30 лістапада 1899 г. у вёсцы Зазыбы Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і рамонтнага рабочага. Бацькі яго ў пошуках заробкаў часта пераязджалі з аднаго месца на другое. Міхась вельмі рана спазнаў «асалоды» падняволльнага жыцця, матэрывалярнай нястачы, клопату аб кавалку хлеба. Скончыўши Старасельскую народнае вучылішча, Лынъкову паступіў у Рагачоўскую настаўніцкую семінарыю. З 1917 г. працаў, а летам 1919 г. пайшоў у Чырвоную армію. Пасля заканчэння грамадзянскай вайны ён настаўнічаў у Свержаньскай сямігадовай школе. Першыя фельетоны, нарысы, вершы, апавяданні пісьменніка пачалі друкаўца на старонках акруговай газеты з 1925 г.

У 1930–1933 гг. М. Лынъкову працаў у Дзяржайным выдавецтве БССР. Побач з літаратурнай дзейнасцю ён веў значную грамадскую і навуковую работу. У 1936 г. яго абраў членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР. Многія творы Лынъкова перакладзены на рускую, украінскую, польскую і іншыя мовы.

Памёр Міхась Лынъкову 21 верасня 1975 г. у Мінску. На дому, дзе ён жыў, устаноўлена мемарыяльная дошка, яго імем названа вуліца.

Вытрымкі з біяграфічнай даведкі і матэрыялы кніжнай выставы магчыма выкарыстоўваць – па жаданню бібліятэкара – пры правядзенні гульні-віктарыны.

«Сустрэча з Міхасём Лынъковым»

Гульня-віктарына па
творчасці пісьменніка

Гульня-віктарына разлічана на
вучняў 5–6-х класаў.

Мэта гульні: пазнаёміць чытачоў з жыццём і творчасцю вядомага беларускага пісьменніка, выклікаць цікавасць да яго твораў для дзяцей. Напярэдадні правядзення мерапрыемства бібліятэкар павінен парыць чытачам – удзельнікам гульні прачытаць тыя творы, аб якіх будзе весціся размова, каб яны змаглі актыўна адказваць на пытанні. Бібліятэкар рыхтуе жэтоны (любога колеру і выгляду), якія будуць раздавацца дзецям за правільныя адказы на пытанні. Выбіраецца журы, што будзе падводзіць вынікі, узнагароджваць пераможцаў (па колькасці жэтонаў).

Вядучы. Добры дзень, дзеці! Сённяшняя наша сустрэча прысвечана знаёмству з жыццём і творчасцю вядомага беларускага пісьменніка Міхася Лынъкова, і гэта не выпадкова: 30 лістапада спаўняецца 105 гадоў з дня яго нараджэння.

Зараз мы паглядзім, як вы ведаёце творы пісьменніка. Я прапаную вам віктарыну па цыклу апавяданняў Міхася Лынъкова. Але спачатку трэба выбраць журы, якое будзе ўваж-

адзінчыць

ліва вас слухаць і ацэньваць адказы, а потым вызначаць пераможцаў. Выбіраюць журы.

А цяпер слухайце ўважліва і актыўна ўдзельнічайце. Такім чынам:

«З якіх твораў гэтая радкі»

1. Братка ты мой, братка родненькі. Жыву ж я цяпер, жыву, чалавек я цяпер, не абы-хто...

(«Над Бугам»)

2. – І ляцім жа, браткі, эх, ляцім!..
Даганяй – не дагоніш...

(«Андрей Лятун»)

3. Жыцця ты майго хочаш, крыві маёй прагнеш, блыха сабачая! Заслав ты для гэтага, заслав. Знатут лопнеш, а мяне табе не ўзяць... Падохнешь ты сабакам, і яны падохнущ, голуб, не дзе дзенуцца...

(«Астап»)

4. Нешта хацела сказаць Ірына і не паспела. Усё ўзнялося ў вогнем смерчы, патанула ў грукаце, скрыготах, у завываючых маланках узрываў.

(«Ірина»)

5. Уесь атрад быў даўно на зямлі. Чакалі толькі аднаго яго, «Камсамольца». І калі заўважылі, здзіліся. Ішоў ён неяк не па-людску, нібы поўз у паветры, няўпэўнена, зыбаўся часам, шугаў носам уніз, зноў выпростаўся...

(«Талісман»)

6. – Уга... знайшлі ціхоню... Гэта не дзед, а яхіда чыстая... Няма на яго ніякага ўгамону, ва ўсякую маю справу свой нос утыкнені... Учора, што вы думаецце, надумаўся аладкі пячы: колькі муکі перапасаваў, сала перапаліў... А потым як узлуеца, дык яшчэ мяне ablaiяў. Ён мяне за-аціркай абазваў...

(«Дзед Айсей і Палашка»)

7. Стары беражна падняў з зямлі кавалак хлеба, асцярожна здзымух-

нуў з яго пылінкі, пясок, зняў прыстаўшыя саломінкі і тут жа сур'ёзна, як рабіў усё на свеце, аддаў хлеб сабаку.

(«Кавалак хлеба»)

8. Багровае полымя высока шугала ў небе там, дзе стаяла яе хата. Зрэдку ўзнімаліся снапы залацістых іскраў, весела рассыпаліся, паволі ападаючы на прыціхлую, маўклівую зямлю. Анісся лёгка ўздыхнула і адчула, як зваліўся з плеч нязвычны цяжар, як сэрца стала біцца радасна, усхвалявана, як усёй істотай авалодала трапяткое адчуванне жыцця, ніколі не ўміраючага, бязмежнага, заклікаючага.

(«Насустрач жыццю»)

Вядучы. Добра, малайцы! Бачу, што ведаецце вы апавяданні.

Журы падводзіць вынікі.

У 1935 г. выйшла кніжка Лынъкова «Янка-парашутыст», дзе апавядалася пра вясёлья прыгоды хлопчыка, які палюбіў авіяцыю, хацеў стаць лётчыкам. У тым жа годзе ў друку з'явіліся ўрэйкі з аповесцей «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» і «Міколка-паравоз». Казачная аповесць пра смелага ваяку Мішку з'яўляецца прыгодніцай, у ёй многа павучальнага, пра жывёл расказваеца з надзвычай добрым веданнем іх звычак і «характараў». У аповесці «Міколка-паравоз» дзейнічаюць і змагаюцца людзі, аўтар апавядыа пра падзеі Каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Вельмі захапляюча паказаны дні і справы маленъкага Міколкі, яго дзіцячыя радасці і засмучэнні. Аповесць «Міколка-паравоз» з'яўляецца самай займальнай і вясёлай дзіцячай кнігай Лынъкова, якую любяць і дарослыя.

Па выніках першай віктарыны ў нас ужо ёсьць найбольш актыўныя ўдзельнікі. Але і ў астатніх яшчэ ёсьцьмагчы масць таксама паказаць сябе і атрымаць прызы. Зараз мы правядзём яшчэ адну віктарыну, яна трошкі адрозніваеца ад першай, але таксама вельмі цікавая і датычыцца твораў Міхася Лынъкова.

Такім чынам:

Хто з герояў Міхася Лынъкова?

1. ...сваім паравозам вылечыў кульгавага Саўку?

(Андрэй Лятун)

2. ...у імя ўласнага дабрабыту, сенсацыі рызыкую сваім жыццём?

(Джо, «Талісман»)

3. ...паўтарыў подзвіг Івана Сусаніна?

(Астап, «Астап»)

4. ...паміраючы за новы грамадскі лад, разумее, што жыццё не прыйшло бескарысна?

(Васіка Шкетаў, «Над Бугам»)

5. ...знішчыў нямецкую камендантуру, адпомісціўшы гэтым за смерць маци і сястры?

(Міколка, «Васількі»)

6. ...хочь і быў асуджаны на пажыццёвае зняволенне, але захоўваў цвёрдасць духу?

(Захар Крымянец, «Сустрэчы»)

7. ...гаворыць у апошнія хвіліны жыцця: «Смерць вам будзе. Чорная, паганая смерць. І шкадую толькі, што мне не прыйдзеца біць вас, не мне...?

(Васіль, «Пацалунак»)

8. ...падпаліла хату, дзе знаходзіўся муж-здраднік, і пайшла насустроч новаму жыццю?

(Анісся, «Насустрач жыццю»)

9. ...узарвала нямецкі эшалон, кінуўшы міну ў топку паравоза?

(Ірина, «Ірина»)

10. ...вельмі выхваляўся ўзнагародамі за турэцкую вайну, а пасля турэмнага зняволення згадзіўся аддаць іх Міколку на цацкі?

(Дзед Астап, «Міколка-паравоз»)

11. ...прапанаваў смелы план вызвалення бальшавікоў з пакгаўза?

(Міколка, «Міколка-паравоз»)

12. ...марыў стаць парашутыстам і спачатку спрабаваў зляцець з хаты пры дапамозе парасона, а затым паднёў на папяровым змеі ката?

(Янка, «Янка-парашутыст»)

13. ...выратаваў ад гібелі Сёмку-матроса?

(Дзед Астап, «Міколка-паравоз»)

Вядучы. Я думаю, што творы Міхася Лынъкова змястоўныя і цікавыя для вас, сённяшняга пакалення. Асабліва, напэўна, яго аповесць «Міколка-паравоз». Хочацца параўнаць Міколку з героям рамана В. Гюго Гаўрошам, адным з любімых персанажаў французскіх дзяяцей. І Гаўрош, і Міколка нацярпеліся ў галечы, беднасці, бяспраўі, абодва самаахвярна і з энтузіязмам прынялі ўдзел у змаганні за справядлівасць. І як бы не пайшло далей іх жыццё, але гэтых маленъкіх герояў, шчырых у сваіх парываннях, нельга аддаваць забыццю.

А. Я. Стрыжэвіч,

г. Брэст